

ЗАЯЎКА

на ўдзел у V Міжнароднай навукова-
практычнай канферэнцыі
**«Філасофска-педагагічныя
праблемы бесперапыннай адукацыі»**
29 красавіка 2022 года,
г. Магілёў

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара(аў) _____
2. Месца працы _____
3. Пасада _____
4. Вучоная ступень, званне _____
5. Назва дакладу _____
6. Нумар і назва накірунка _____
7. Адрас для сувязі _____
8. Тел. маб. (+ код) _____
9. Тел. раб. (+ код) _____
10. E-mail _____

Дата _____

АДРАС АРГКАМІТЭТА



Рэспубліка Беларусь, 212022
г. Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1, каб. 422
МДУ імя А.А.Куляшова,

кафедра педагогікі
кафедра гісторыі і філасофіі
тэлефон: +375 (222) 71-31-79
e-mail:
snorkova@msu.by

Каардынатары канферэнцыі:
Снапкова Алена Іванаўна
тэлефон: +375 (296) 17-52-22 (vel)
Старасценка Віктар Уладзіміравіч
тэлефон: +375 (296) 11-93-15

Тэхнічны сакратар:
спецыяліст кафедры педагогікі
Семеенка Алена Мікалаеўна
тэлефон +375 (222) 71-31-79

Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі «Магілёўскі
дзяржаўны ўніверсітэт
імя А. А. Куляшова»

V Міжнародная
навукова-практычная канферэнцыя
**«Філасофска-педагагічныя
праблемы бесперапыннай
адукацыі»**

Інфармацыйны ліст



29 красавіка 2022 года

г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь

ПАВАЖАННЯ КАЛЕГІ!

Запрашаем Вас прыняць удзел у працы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Філасофска-педагагічныя праблемы бесперапыннай адукацыі», якая адбудзецца **29 красавіка 2022 года** ва ўстанове адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова».

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Сучасныя функцыі дзяржавы і грамадства ў развіцці бесперапыннай адукацыі.
2. Ідэя бесперапыннай адукацыі ў гістарычным развіцці філасофіі і гісторыі адукацыі.
3. Сацыяльна-гуманітарныя аспекты бесперапыннай адукацыі.
4. Бесперапынная педагагічная адукацыя: гісторыя і перспектывы.
5. Бесперапынная адукацыя і трансфармацыйныя працэсы ў сучасным грамадстве.
6. Экалогія адукацыі і адукацыйныя стратэгіі ўстойлівага развіцця.
7. Эканоміка і сацыялогія бесперапыннай адукацыі.
8. Бесперапынная адукацыя і інавацыі.
9. Цыфравізацыя бесперапыннай адукацыі: магчымасці і рызыкі.
10. Тэхналагічная і метадычная падтрымка бесперапыннай адукацыі.

Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская, руская, англійская.

Форма ўдзелу ў канферэнцыі: вочная, завочная, дыстанцыйная

Парадак прадастаўлення матэрыялаў

Для ўдзелу ў канферэнцыі патрабуецца да **10 красавіка 2022 года** зарэгістравацца на сайце konf.msu.by праз google форму РЭГІСТРАЦЫЯ.

Артыкул і заяўка на ўдзел у канферэнцыі прадстаўляюцца на адрас электроннай пошты з указаннем прозвішча аўтара (ов).

Абавязковай умовай удзелу ў канферэнцыі з'яўляецца арыгінальнасць тэксту публікацыі не менш 75 % (скрыншот проверкі на антыплагіят дасылаецца разам з матэрыяламі канферэнцыі).

E-mail: snorkova@msu.by

Патрабаванні да матэрыялаў

Аб'ём матэрыялаў – да 5 поўных старонак **формату A4, рабраных у рэдактары Word** (версія не ніжэй 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14. Усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) – по 25 мм. Першы радок – індэкс УДК (выраўноўванне па левым карю), другі – ініцыялы і прозвішча(ы) аўтара(аў), горад (выраўноўванне па правым карю). Праз радок – назва матэрыялаў загалюнымі літарамі (выраўноўванне па цэнтру). Праз радок друкуецца анатацыя на рускай і англійскай мовах (да 5 радкоў 12 pt) і ключавыя словы. Далей праз радок друкуецца тэкст (абзацны водступ 1,25 см). Зноскі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс выкастаннай літаратуры. Заяўка і матэрыялы дасылаюцца ў 2-х экзэмплярах на электронным і папяровым носьбітах.

Рэдакцыйны савет пакідае за сабой права атбору матэрыялаў. Кожны ўдзельнік канферэнцыі прадстаўляе толькі адзін матэрыял (асабіста або ў суаўтарстве). Матэрыялы, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі або не аформленыя ў адпаведнасці з патрабаваннямі, разглядацца не будуць.

АБРАЗЕЦ АФАРМЛЕННЯ:

УДК

I.I. Пятроў (Магілёў)

НАЗВА

Анатацыя (рус. мова 12 pt)

Summary (анг. мова 12 pt)

Ключавыя словы

Keywords

Тэкст.....

.....

.....[1; 2].....[2, с.56]...

Літаратура

1.

2.

3.

Запрашэнні і аўтарскі дагавор будуць высланы ўдзельнікам да 20 красавіка 2022 года.

Фінансавыя ўмовы

Па вынікам канферэнцыі плануецца выданне **зборніка навуковых артыкулаў** удзельнікаў канферэнцыі. Зборнік будзе размешчаны ў РІНЦ. Памер узносу на выданне зборніка навуковых артыкулаў будзе названы ў асабістых запрашэннях.